

СЛОВЫ

СЛОВЫ

Сяргей Чыгрын



...рабіць менавіта для свайго народу:
не ленавацца, ня ныць, ня кіснуць,
а працеваць, бо застаецца толькі зробленае...

«Да роднай хаты няма далёкай дарогі»

Гутарка з фалькларыстам і літаратуразнаўцам Янкам Саламевічам

Сяргей Чыгрын: Спадар Янка, некалі Уладзімір Караткевіч назваў вёску Кракотка Слонімскага раёну — самау найпрыгажэйшай вёскай у Беларусі. Што звязвае Вас з Кракоткаю і з яе людзьмі, акрамя таго, што Вы адтуль родам?

Янка Саламевіч: Цяпер, на жаль, амаль нічога. Добра, што яшчэ можна спыніцца ў бацькавай хаце, дзе живе мой брат Анатоль. Ведаеш, Сяргей, нездарма кажуць, што да роднай хаты няма далёкай дарогі. У родную вёску, дзе ты малым, некалі гуляй у розныя гульні (лапта, “у ножыка”, “гусі-гусі за гарой” і іншыя), пачуў першыя ў сваім жыцці песні, дзе босы хадзіў у лес па грыбы, пасвіў кароў, далучаючыся несьвядома да нашай цудоўнай прыроды, на пашы, лежачы ў траве любіў слухаць песні жаваранкаў, калі яны маленечкімі крапчакамі завісалі так высока-высока ў небе, што амаль не відаць было, і выдавалі свае дзівосныя трэлі, дзе яшчэ вучнем школы памагаў ня толькі бацьку, а і калгасу касіць, — хочацца прыехаць хоць на дзень.

Наогул, калі пабудзеш дома, пабываеш там, дзе жыў у ма-

ленастве, як палякі кажуць, сельскім, анёльскім, хопіш таго паветра, якім дыхаў не-калі, адчуваеш ту ю аўру, якая дабратворна ўплывае на цябе дасюль. Душа растае, дух мацуецца роднымі сокамі, усё ў табе ажывае, нават родная гаворка, хоць хлопцы і кажуць: “Ты гаворыш па-беларуску, а мы па-нашаму, па-кракоцкі”. Нездарма ёсьць такое народнае пажаданьне (люблю яго казаць маладым, а я 36 разоў быў сватам на вясельлях): “Будзь здаровы, як зіма, вясёлы, як вясна, рабочы, як лета, багаты, як восень”. Усё ў ім праўда, усё выверана тысячагадовой практикай і назіраньнямі селяніна… Некалі мяне зьдзіўляла, як бацька кожны дзень хадзіў на работу ў калгас, калі там працаўвалі толькі за “палачкі” — не давалі на працаўдзень ні грама зерня, ні капейкі грошай. А дарэмна я зьдзіўляўся. У тым, аказваецца, і праяўлялася сялянская вытрымка, любоў ці прывычка да ўсялякай працы (маці дайла карову кожны дзень у 5 гадзінай раніцы). Усё гэта я бачыў…

С. Ч.: І гэта было навукаю на будучыню?

Я. С.: Было, яшчэ якою. Бяз гучных словаў, без непатрэбнага маралізтарства і дэмагогіі. Таму пасылья, калі ўжо стаў працаўцаў сам, рабіў любімую работу з за-давальненнем.

С. Ч.: Дык за што Уладзімір Караткевіч назваў Кракотку — самаю прыгожаю вёскай у Беларусі? Памятаце, у артыкуле “Мой друг і мая зямля” пісьменнік піша: “І толькі гэта ўнутране падабенства дало мне тады шчаслівае адчуванье реаль-насьці таго фантастычнага хараства, што буяла вакол. Аднаго з найпрыгажэйшых гарадоў (маеца на ўвазе Слоніма) і адной з найпрыгажэйшых вёсак Беларусі — Кракоткі, і замкаў, і старых муроў”.

Я. С.: А прыгажэйшай нашу Малую Кракотку (з Вялікай зылілася ў 1967 годзе) Уладзімір Караткевіч назваў, вядома, з-за яе шыкоўнай прыроды (некалі ж нашую вёску называлі Малой Швейцарыяй). Яна сапраўды прыгожая: за ёй узгоркі (Быст-раўка), сасновы лясок Язвіны (сам лазіў некалі на маяк, з якога відно 12 вёсак), побач за агародамі, за Іярданкаю, якая бяжыць у Зяльвянку, альховая паласа, а за ёю — сасновы лес, поўны грыбоў і ягад. Сама вёска высаджана вязамі, ліпамі, скрозь садкі з кветкамі. Гэта ўсё некалі было незаўважанае, быццам так і трэба. Вяскоўцы адчуваюць так і цяпер. Няма калі ім любавацца гэтай прыгажосьцю. Толькі, калі доўга тут не бываеш, усю гэту прыгажосьць заўважаеш найболыш адчувальна, ярка, выразна.

С. Ч.: Спадар Янка, няўжо Вы з самага маленства марылі стаць пісьменнікам ці энцыклапедыстам? І наогул, калі б Янка Саламеўіч ня стаў літаратуразнаўцам і фалькларыстам, дык тады кім?

Я. С.: Не задумваўся над такім пытаньнем, усё сталася само сабою. У школьнія гады (недзе з 1947 да 1955 гадоў) я прачытаў добрую палову фонду нашай мясцовай бібліятэкі імя Янкі Купалы.

С. Ч.: Цяпер гэта бібліятэка-музей імя Янкі Купалы.

Я. С.: Так. Практычна ніколі я ня гнаў кароў на пашу бяз кніжкі. Ужо тады нарадзілася велізарная любоў да гэтага геніяльнага, непаўторнага вынаходніцтва чалавечтва, якая ня гасіне і да сέньняшняга дня. Бяз свежай газеты, цікавай кніжкі я проста не магу жыць. Веды набываліся і набываюцца, але галава пакуль ня трэснула… Так казаў сваім малым дзесяцям, калі яны скардзіліся на вялікія заданыні на дом у школе. Мы ж тады з 4-га класа па 10-ты здавалі па 10 экзаменаў. Пры пад-рыхтоўцы да іх пачынаў разумець нават ня вельмі любімая алгебру і геаметрию. Ведама ж, найперш любоў літаратуру, гісторыю, батаніку, заалогію, геаграфію…

С. Ч.: Мы прыгадалі тут Вашу Кракоцкую сельскую бібліятэку імя Янкі Купалы (створана ў 1927 годзе) — першую ўстанову культуры Беларусі, якой было нададзена імя народнага песьняра. Мабыць і чытаць Вы вучыліся па творах Янкі Купалы і Якуба Коласа?

Я. С.: Найперш ведаў творы Якуба Коласа. З трох гадоў я дэкламаваў перад

дарослыі “Не сядзіца ў хаце хлопчыку малому” (навучуў бацька, відаць таму, што рэаліі верша былі яму, як селяніну, блізкія, родныя, зразумелыя, ды яшчэ вельмі цанілася тое, што паэт пісаў “складно”). Памятаю, як мама ткала кросны, а я, ужо школьнік, чытаў ёй “Новую зямлю”. “От, халера, як складно ён піша, як у нас гавораць”, — рэзюмавала яна. У душы засталіся самыя съветлыя, самыя цёплыя ўспаміны пра пазму Якуба Коласа “Сымон-музыка”, якую люблю і дагэтуль. Бо гэта была кнішка, над якой я плакаў. Мне стала бясконца шкада герояў, так горасна, калі Сымон расстаецца з Ганнаю. Сылёзы плылі самі. Каровы, праўда, не разумелі, чаго гэта малы пастух плача над нейкаю кніжкаю, хоць яны ўсё бачылі...

С. Ч.: У 20-30-х гадах мінулага стагоддзя на Слонімшчыне, у тым ліку ў Кракотцы, Чамярах і ў іншых вёсках моладзь і школьнікі ставілі съпектаклі па п'есах беларускіх драматургаў, глядзець якія прыходзілі сотні людзей. Цікава, ці працягваліся гэтыя самадзейныя тэатральныя традыцыі ў той час, калі вы быў школьнікам?

Я. С.: У школе мы за год ставілі па чатыры п'есы — да Новага году, Першага Мая, у верасьні, калі пачыналіся заняткі, і да Кастрычніцкіх святаў. Толькі зьдзіўляюся, калі мы пасыпявалі. Даводзілася вучыць ролі, а гэта, як ні кажы, разъвівала памяць. На рэпетыцыі поначы, у страшэннай цемры, хоць вока выкалі, адзін хадзіў з Малой Кракоткі ў Вялікую. Вось што такою была любоў да съпектакляў. Недзе падсвядома наўнона хацелася быць артыстам. Не разумеў, дурань, што гэта не маё.

С. Ч.: І, як кожны школьнік, Вы, мабыць пісалі вершы?

Я. С.: Пісаў па-беларуску і па-руску. Вельмі саромеўся, калі аднойчы Алег Антонавіч Лойка над Шчараю прафесійна разабраў іх. Параіў пісаць толькі на роднай мове, бо руская мова ў мяне — не натуральная, з беларусізмамі. А я думаў, што мае рускія вершы лепшыя за беларускія. Яшчэ Алег Антонавіч параіў ісьці на філфак, бо я зьбіраўся паступаць на гітарычны факультэт. Помню пытагу ў мяне, якія раманы Тургенева я ведаю. Я называў амаль усе. Ён сказаў, што столькі ведае ня кожны студэнт. Так я апынуўся на філфаку.

Але найбольш за ўсё я ведаў рускіх народных песен — больш за 100. Асабліва папоўніўся мой песенны рэпертуар, калі ў вёску летам 1954 году правялі радыё (давялося дапамагаць ставіць слупы). Якія цікавыя перадачы былі тады! Ня тое, што цяпер — музыка, шлягеры, шлягеры. Памятаю, як доўга і напружана, мо з паўгадзіны, чакалі мы першую радыёперадачу. Ажно вуха прыкладвалі да прыёмніка, а ён ўсё не гаварыў. Якая была радасць пачуць: “Гаворыць Мінск”! А якія глыбокія калектывныя, сямейныя перажываньні-хваляваньні нас усіх апаноўвалі, калі, напрыклад, транслявалі “Навальніцу” А. Астроўскага. Нават мой бацька сказаў пра Кабаніху: “Такую гадасць забіць мало”.

Запомніліся песні і рамансы Лемешава, Казлоўскага, Шаляпіна, Бунчыкава, Нічаева, Русланавай, прыпейкі Мардасавай, сатырычныя рэчы Тарапунькі і Штэпселя, Мірава і Навіцкага, Рыкуніна і іншых, беларускія народныя песні ў выдат-



Янка САЛАМЕВІЧ.

ным выкананьні Ларысы Александроўскай, Варвулева, Дзянісава, песні хору Пятніцкага, капэлы пад кіраўніцтвам Рыгора Шырмы (пасъля давялося нават быць у яго хаце), хору Цітовіча, хору Лапацінай, многіх самадзейных калектываў. Помню, як у мяне малога мурашкі бегалі па съпіне, калі хлопцы (чалавек 30) і дзяўчата (чалавек 20) съпявалі ваенныя песні каля плоту ў Малой Кракотцы, альбо хор звычайных непрафесіяналаў, але з добрымі галасамі. З вёскі Сялявічы ў нашай школе недзе ў 1952-м ці ў 1953-м гадах съпявала хор Антона Валынчыка на слова Янкі Купалы “Ужо зайшло сонейка”. Як грымнулі, дык хацелася плакаць, сэрца выскоквала з грудзей. А цяпер у энцыклапедыі “Беларускі фальклор” пра Антона Валынчыка¹ не далі нават асобнага артыкулу. А хто лепш за яго ведаў наш фальклор? Хіба Шырма, Цітовіч, Мажэйка... Але ж наш Валынчык быў і кампазітарам, ды кампазітарам з вялікай літары.

С. Ч.: Тут мне прыгадаліся слова з “Фаўста”: “Толькі той годны жыцьця і волі, хто кожны дзень ідзе за іх на бой”. Пасъля універсітэту Вы яшчэ паступілі ў асьпірантуру. Значыць, бой за веды працягваўся. Так?

Я. С.: Неяк да нас у Дзяржайную бібліятэку, дзе я працаваў пасъля універсітэту, прыйшла Ніна Іванаўна Гілевіч. “Дачулася, — кажа, — што тут нейкі хлопец заўсёды гаворыць па-беларуску. Ідзіце да нас, якраз у выдавецтве (цяпер “Вышэйшая школа”, а тады Міністэрства сярэдняй сыпецыяльнай і прафесіяナルнай адукцыі БССР) зъявілася вольнае месца — Фадзей Савіцкі ідзе дырэкторам “Навукі і тэхнікі” (быў 1963 год). Я згадзіўся і пайшоў у выдавецтва.

С. Ч.: Ніна Іванаўна Гілевіч — была выдатным чалавекам, выкладала на філфаку ў нас беларускую мову. Яна вельмі любіла, шанавала і паважала хлопцаў-філолагаў, якія пісалі вершы і друкаваліся.

Я. С.: Так і было... А неяк Ніна Іванаўна прыносіць вялікую пласцінку Міхася Забэйды-Суміцкага. Мне так прыпалі да сэрца яго песні, што я выпрасіў у яе адрес съпевака і напісаў яму. Дасюль маю дзевяць яго лістоў, якія пакуль не публіковаліся.

Пасъля Ніна Іванаўна пайшла ў асьпірантуру. Прыйходзіць да нас у сънежні і кажа: “План па асьпірантуры недавыканалі. Таму адну адзінку далі і філфаку. Дзе мы цяпер будзем шукаць чалавека на перыферыі? Прападзе адзінка. Іван Уладзіміравіч, паступайце”. Ашараshanы такою прапановай, кажу: “Я ж і ня думаў пра гэта, не рыхтаваўся”. Пайшоў на параду да Алега Лойкі, а той кажа: “Паступай. Калі нават і дысертацыю не напішаш, то за тры гады хоць начытаешся кніг уволю”. За ноч прачытаў 700 старонак “Гісторыі КПСС”. У галаве — каша. Але паступіў.

Аднойчы на кафедры Ніл Гілевіч сказаў: “Учора купіў у магазіне “Дружба” два тамы “Люду беларускага” з беларускім народнымі песнямі Міхала Федароўскага. Хто такі Федароўскі?”. Уся прафесура маўчыць. “Іван Уладзіміравіч, — кажа Ніл Сымонавіч, — тамы выйшлі пад рэдакцыяй Абрамбскай-Яблонскай, а яна, ведаю, загадчыца кафедры беларускай філалогіі Варшаўскага універсітэту. Пасправайце ёй напісаць...”. Пішу. Адказ прыйходзіць праз 2-3 тыдні: “Архіў Міхала Федароўскага ў Рукаўскім аддзеле бібліятэкі Варшаўскага універсітэту, згодны кіраваць ваша тэмаю”. Так я апынуўся ў Польшчы на цэльых 10 месяцаў. Вось такое вялікае месца Гілевічу — Ніны Іванаўны і Ніла Сымонавіча — у майм лёсе.

С. Ч.: Нядайна ў Менску пабачыў съвет двухтомнік энцыклапедыі “Беларускі

¹ Антон Валынчык быў і кампазітарам, і хормайстром, і музычным педагогам. У 1964 годзе ён стаў заслужаным дзеячам культуры Беларусі. У свой час кіраваў царкоўнымі хорамі ў Клецку, Наваградку, Слоніме, Жыровічах, Менску, Горках. Узначальваў Маладзечанскі абласны ансамбль песні і танца, загадваў кафедрай музыкі і съпеваў Гарадзенскага педінстытуту, быў кірауніком Гарадзенскай народнай харовой капэлы настаўнікаў. Ім напісаныя песні на слова Янкі Купалы, Якуба Коласа, Адама Русака, Петруся Броўкі і іншых беларускіх паэтаў.

фальклор” — першае ў гісторыі нацыянальнай культуры галіновае навукова-даведчнае выданьне, якое асьвятляе пытаныні духоўнай культуры беларусаў. У энцыклапедыі каля 3 тысячаў артыкулаў, прысьвеченых абрадам, звычаям, традыцыям і вераваньням беларусаў, іх вусна-паэтычнай творчасці, народнаму мастацтву. Значная частка артыкулаў прысьвеченая фалькларыстычнай навуцы, яе гісторыі, асноўным тэндэнцыям разьвіцця, а таксама дасыльчыкам беларускага фальклору, яго зьбіральнікам і папулярызатарам. Спадар Янка, ці задаволены Вы асаўіста, як фалькларыст і дасыльчык фальклору, выхадам гэтай энцыклапедыі?

Я. С.: Энцыклапедыя “Беларускі фальклор” паказвае, што ў нас самая багатая ў Еўропе вусна-паэтычная творчасць. Але, каб праславіць беларусаў на ўесь сьвет, неабходна было б паказаць нашую вусна-паэтычную творчасць больш грунтоўна і ўсебакова, а не лапідарна і съцісла, як гэта зроблена ў цяперашнім выданьні (а была ж сітуацыя, калі гэтую энцыклапедыю наогул хацелі прыкрыць альбо выдаць у адным томе). Слоўнік энцыклапедыі “Беларускі фальклор”, які я складаў на два тамы, аказаўся ня выкананы амаль напалову: ці аўтараў не знайшлі адпаведных, ці проста паленаваліся, іх былі яшчэ нейкія прычыны...

С. Ч.: Вы лічыце, што энцыклапедыя “Беларускі фальклор” павінна пабачыць сьвет ня ў двух тамах, а значна больш?

Я. С.: У 10-ці тамах і ня менш. Справа ў тым, што многія артыкулы пра розныя фальклорныя жанры бяз прыкладаў з літаратуры, а яны ёсьць, праста рэдактары не змаглі дапамагчы аўтарам. У энцыклапедычных артыкулах гэта вялікі недахоп. Чытчу, каб ён паверыў, што ў нас фальклор не абы-які, менавіта прыклады-тэксты патрэбныя, як паветра, а ня тое, што напісаў дасыльчык. Чытач сам зробіць выснову. Чытчу варты было паказаць у кожным канкрэтным выпадку багацьце нашага фальклору, каб ён бачыў, адчуваў яго высокую паэтычнасць, вобразнасць, вымоўнасць слова, адчуваў яго гаворкасць, філасофскую глыбіню, уменьне народу выказваща съцісла, афарыстычна, смачна. Каб чытач ня толькі прачытаў артыкул, а ўзяў гэтае слова на зуб, на смак, каб адчуў радасць ад судакрананьня з высокай паэзіяй мудрасцю народу, яго ўменьнем і вобраз стварыць, і слова адпаведнае знайсці, каб выказаць свае думкі і пачуцьці...

С. Ч.: Дарэчы, пра фальклор з Беласточчыны ў двухтомніку амаль няма згадак...

Я. С.: А якраз на Беласточчыне пакуль фальклор жыве паўнакроўна. Наладжваюцца фестывалі “Беларускай песні”. Тут выступаюць, дарэчы, добра, прафесійна, выконваючы мясцовы фальклор, розныя гурты. Мы іх фактычна ў энцыклапедыі абышлі, не наладзілі з імі, або журналістамі “Нівы”, ніякага кантакту. А гэта ж беларусы са сваім арыгінальным вусна-паэтычным словам, сваімі абрадамі, съвятамі, вераваньнямі, забабонамі і г.д. Не названая і большасць людзей з Беласточчыны, якія маюць дачыненіні да вуснай народнай творчасці. Скажам, тая ж Людміла Панько, этнамузыколаг, якая да соцені песень, сабраных Міколам Гайдуком, расшыфравала мелодыі з магнітафоннай стужкі. І гэта ж аўтэнтычны фальклор, жывыя яшчэ, на шчасце, замацаваны ў людской памяці, выконваюмы ў асяроддзі мясцовых сялянаў. А не такі, як цяпер у нас — апрацаваны, як казаў Рыгор Шырма, з мексіканскім мелодыямі. Ці псеўдафальклор (такога артыкулу ў энцыклапедыі найхутчэй, калі не напіша Уладзімір Конан, ня будзе). Няма ў “Беларускім фальклоры” артыкулаў пра Н. Мушынскую, С. Лукашку, Я. Крупу, Э. Гойліка, Э. Цюкшу, В. Стаклюка, Я. Карповіча, А. Максімюка, пра журналістаў-нарысістаў, якія ня раз пісалі пра мясцовы фальклор, фальклорныя фестывалі, мясцовыя съвяты, абрады — В. Рудчыка, А. Чачугу, М. Лукшу, М. Хмялеўскага, М. Ваўранюка, Я. Целушэцкага, Г. Кандрацюк-Свяржанскую, М. Шаховіча і іншых. А на добры толькі маглі б быць. Тому, ніколькі не жартуючы кажу, што энцыклапедыю “Беларускі фальклор” трэба было выдаваць у 10 тамах.

С. Ч.: Спадар Янка, калі гаварыць пра фальклор у цэлым, то мне здаецца ў бела-

русаў толькі сабраных вясельных песень ужо ёсьць шэсьць тамоў, ня кажучы пра іншыя жанры...

Я. С.: Калі на зъезьдзе славістаў даведаліся, што беларусы маюць шэсьць тамоў вясельных песен, Еўропа літаральна “ўпала”. У мяне ёсьць два тамы пра ўкраінскае вясельле. Усё (і апісаныне абраду) ўвайшло ў 2 тамы. А Е. Раманаў нездарма беларускае вясельле называў своеасаблівай операй. Але дзе вы чулі ў оперы 208 арый (у кнізе “Люд беларускі. Вясельле” (Мн., 1991), якую я складваў з архіўных матэрыялаў М. Федароўскага ў бібліятэцы Варшаўскага ўніверсітэту, апісаныне беларускага вясельля ў Ваўкавыскім павеце ілюструюць 208 народных песен). Леаніла Малаш, якая складала гэтыя 6 тамоў беларускіх народных песен, не магла адбіцца ад соцен্য пытаньняў дасьледчыкаў фальклору з розных краінаў. Не паверылі, дзівакі, што ў нас ёсьць такое багацьце. Фальклорыстку тады баранілі нават рускія, украінцы, палякі. А яна ж мае яшчэ 3 тамы вясельных песен, сабраных пазней, якія пакуль ня выдадзены. Немцы дакляравалі ёй выдаць гэтыя 3 тамы, хоць абмежаваным накладам. Каб тамы трапілі ў буйнейшыя бібліятэкі. Пакуль гэта ня зроблена. Леаніла Апанасаўна з 1927 году, яе муж Анатоль Аксамітаў, вядомы наш навуковец і фальклорыст, доктар філалагічных навук, нядаўна памёр. Да яго съмерці ня стала і іхняга сына. Якая трагедыя... Яна апошнім часам хварэла. Разгарнувша няма як. Але цяпер спадарыня Малаш крыху ачуняла і рыхтуе для “Беларускага кнігазбору” том навуковых працаў, палявых запісаў Зарыяна Якаўлевіча Даленгі-Хадакоўскага — піянера беларускай, украінскай, польскай фальклорыстыкі, этнографіі, дыялекталогіі (пачатак XIX стагоддзя). Украінскія песні ў запісах З.Даленгі-Хадакоўскага выйшлі асобнай кніжкаю. Польскія Леаніла Малаш надрукавала ў часопісе “Lud”. Толькі беларускія не выдаваліся. А калі ўсё зъбярэцца разам, будзе вельмі салідная кнішка. Наш вучоны вырасце ў вачах адукаванай Еўропы яшчэ больш. Як такім не ганарыцца. І падобных прыкладаў можна прывесці дзясяткі.

С.Ч.: Ведаю, што і вы ўсё жыцьцё запісваеце ад людзей беларускія прыпейкі, жарты, выразы, анекдоты і г. д., адным словам фрыволъны фальклор. Дарэчы, ён у нас слаба дасьледаваны...

Я. С.: Калі ляжаў неяк у бальніцы, у галаву пачаў лезьці гэты самы фрыволъны фальклор. Я пачаў яго запісваць. Ніл Гілевіч, калі мы сустракаліся на яго кватэры, аднойчы сказаў, што такі фальклор у нас вельмі багаты, але пакуль ніхто яго не выдаваў асобным томам ці тамамі. Некалі ўкраінскі фальклорыст Уладзімір Гнанюк назьбіраў украінскага фрыволънага фальклору на некалькі тамоў. Але выдаў два тамы па-нямецку. Прапаў увесць цымус...

У 1949 годзе ў роднай вёсцы на вясельлі Адамчыкавага Валіка і Грыцэвічавай Мані я пачаў і запомніў такі тост: “Каб ваш ложак добра скрыпаў і да году сынок выпаў!”. Пасыля, на вясельлі недзе ў 1980 годзе ў вёсцы Талькаўшчына на Слонімшчыне я за гэты тост выйграў першае месца. Ён заўсёды добра ўспрымаецца вясельнікамі.

Мой стрыечны брат Сяргей у 1947 годзе, сам яшчэ смаркач, бо з 1939 году, памятаецца съпяваваў такія прыпейкі:

Пашоў дзед вальца,
Пашоў дзед вальца.
Вывернуў капусту,
Апарыў яйца.
Ці пра нейкую Палагею:
Пашла танцаваць
Наша Палагея:
Сыпераду барабан,
Ззаду батарэя.

Мы, энцыклапедысты, ездзілі ў свой час у калгас на праполку і збор ураджаю

капусты, морквы і г.д. Валодзя Сацута ўспамінаў, як там адна з жанчын выказвала сваю адзіноту:

Наварыла, напякла —
Няма каму есьці.
Лягла, ногі разъвяла —
Няма каму лезьці.

Якубу Коласу прыпісваюць слова, што найчасцей кажуць на вясельлях. Алег Лойка сцівярджае, праўда, што гэта мо народныя слова з Мікалаеўшчыны:

Душа ў гарэлцы меру знае,
І лішку не бярэ ніколі —
Як ракам стаў,
Дык і даволі...

Памятаю, адзін раз зайшоў да Алега Лойкі. Туды заходзіць якраз Уладзімір Караткевіч. Ён так цікава засёды рассказваў, нібы пісаў. Апавядаў пра адзін заходнебеларускі каліндар, дзе быті партрэты беларускіх паслоў і грамадскіх дзеячаў з рознымі подпісамі. Янку Станкевічу далі подпіс: “Не прымкнуў ні да якога клубу”. Калі мне тут жа падпісваў сваю “Матчыну душу” Уладзімір Караткевіч напісаў: “Ад аўтара, які не прымкнуў ні да якога клубу”.

Люблю лавіць яркія, гаваркія слова, фразеалагізмы — асаблівасці любой мовы. Ну скажы, у каго ты сустракаў слова “аб’ясняніць”. Я ў рукапісе Янкі Купалы ў яго музеі трапіў на такі радок: “Няхай цябе аб’ясняніць розум ясны”. Здорава, праўда! Бацька некалі казаў: “Мёрзлая зямля заскалела” (стала цвёрдаю як скала). Ён успамінаў аднаго жыхара Krakotki, які еў блінцы: “сем мазаных, сем німазаных, сем сухама — збольшага перакусіў”. І яшчэ чуў: “маленькі хлопчык, не проста хлапчаня, а хлапчачок, не зладзейчык, а зладзяйчук. Тоўсты чалавек — паўтарак, раскалі — два будзе”. Пачуў ад бацькі таксама: “ідзе нага за нагу, як назаўтра; е што гаварыць, ды німа чаго слухаць; з носа кап, ды ў рот хап; здохлік (той, хто кепска есць); трывухлей (з вялікім жыватом); ужэ наш суп у сватэ збіраецца (пачаў кіснуць)”. На вяселлі ў Салігорскім раёне казаў: “Дару вам кляновы ліст, каб першы сын быў трактарыст, гарманіст, праграміст ці яшчэ нейкі іст”. Фёдар Янкоўскі некалі згадваў: “З мядком і цвікі праглынеш”... Як бачыш, Сяргей, напліё табе кучу і горбу, меж і торбу.

C. Ч.: Спадар Янка, вы дасыльдавалі беларускі дзіцячы фальклор — гэты дзіўны феномен беларускай традыцыйнай культуры. Але ён таксама ня выдадзены асобнымі выданнянямі так, як ён таго заслугоўвае. Том “Дзіцячы фальклор” (1972), які выйшаў у серыі “Беларуская народная творчасць”, не ахапіў шмат тэкстаў, асабліва варыянтаў з многіх рэгіёнаў Беларусі. Зразумела, што адзін том і ёсьць адзін. Хаця дзіцячы фальклор у нас багацейшы, чым у суседзяў... Што вы можаце сказаць і расказаць, як дасыльчык фальклору, пра нашую вусна-паэтычную творчасць для дзяцей? Давайце пачнем з калыханак.

Я. С.: Добра, пачнем з калыханак — з разыдзелу пазаабрадавай бытавой лірыкі. У нас многа варыянтаў (гэта ж адна са съпесыфічных асаблівасцяў фальклору), менавіта варыянтаў, вядомых па ўсёй Беларусі, песенек. Прывязду некалькі прыкладаў гэтых даступных зъместам і формамо, наўнай зімальнасцю, выразнасцю паэтычнага малюнка, прастатай кампазіцыі, абавязковай рыфмай — каб “складно было”. А як яны разъвівалі дзіцячую фантазію, як спрыялі мысленню вобразамі:

Люлі, люлі, люлі,
Прыляцелі куры.
Селі на варотах,
У чырвоных ботах.
Куры пазъляталі,

Боты паспадалі.

Люлі, люлі, люлі,
Пашоў кот па дулі,
Памарозіў лапкі,
Скочыў на палаткі.
Сталі лапкі грэцца,
Німа дзе катку дзеца.

Як пасъля такога ня будзе ажыўляцца і працаваць дзіцячае ўяўленъне?! Дарэчы, кот, і гэта ўсім вядома, — самы любімы персанаж нашых калыханак. Гэта і зразумела, ён быў у кожнай хаце, праз яго найперш малыя знаёмліся з жывёльным съветам. Чаго толькі не прасіл ў ката ў калыханках (успомні цудоўную па мелодыі калыханку Міхася Забэйды-Суміцкага) — уклады малога ў люльку, пазабаўляць яго. Каб хутчэй заснуў, прынесыці паясок, пайсыці на таржок, каб купіць малому піражок, на вулку, каб купіць булку і г. д.

C. Ч.: А скарагаворкі?

Я. С.: Гэта ж скарб для любога лагапеда. Паспрабуй сказаць, вымавіць спалучэнъне нялёгкіх літар ці складоў хутка, каб ня зблытацца. Напрыклад, “дзе цётчынаму дзядзьку дзеца?” . Дарэчы, я сам гэта прыдумаў. Па-мойму, у чытаныні для дзяцей іх трэба ўключыць паболей. Ці многа іх выдавалася асобнымі кніжкамі? Я ведаю толькі пакуль сваю кніжку “Мама мышка сушыла шышкі”. У такія чытанкі, відаць, трэба ўключыць і аўтарскія творы. Многія нашы паэты спрабуюць іх пісаць. Гэта ж гульня са словам, выпрабаванъне яго эўфанічных магчымасцяў.

C. Ч.: Цяпер сталі папулярнымі страшылкі. Рускія нават пішуць пра іх навуковыя дасыльедаванъні.

Я. С.: Я да іх адношуся неяк кансерватыўна. Лічу, што яны нічому добраму дзяцей не навучаць. Але дзецы любяць страшылкі. Асабліва сучасныя. Калі я чытаў лекцыі па беларускім фальклоры (1988-1997), прасіў студэнтаў даваць мне праклёны і страшылкі. І быў зьдзіўлены, калі адна студэнтка-мінчанка, якая працавала ў дзіцячым садку, дала мне тэксты на беларускай мове. Ну, ці не цікавыя сваёй незвычайнасцю такая страшылка (а можа проста гумарэска):

Дзедка старэнькі
Пайшоў у лясок,
Дзедка старэнькі
Прысеў на пянёк.
Выбух!
Доўга над лесам
Ляталі штаны —
Гэта праклятае
Рэха вайны.

Каб спыніць тых малых, якія разышліся не на жарты, у нас казалі:

Мышка здохла,
Хвост аблез.
Хто прамовіць,
Той і зъесьць.

Ніхто не хацеў есці здохлую мыш, таму адразу замаўкалі.

Мяне заўсёды расчулувалі песенкі ў казках. Яны нейкія вельмі сэнтыментальныя, быццам разылічаныя, каб малое пашкадавала персанажаў, што трапілі ў бяду. Вось як жаласна пеўнік, якога ліса схапіла, абдурыўшы, просіць катка:

Коце, браце,
Мяне ліска нясе
У высокія горы,
У глыбокія норы.

Па барах, па каменьні,
Па ўсялякім зельні.
Ратуй, братка, мянене,
Адбяры мянене ў яе.

У казцы каза просіцца ў сваіх казълянятак, каб адчынлі:

Дзетачкі, казълятакі,
Я ваша мама.
Чуць дадому прышла,
Малачка прынясла.
Поўны цыцы малачыцы.

Слухаючы казку, перачыгтаючы за персанажаў, малая ўнучка з вочкамі, поўнымі сылёз, прыціскаеца да цябе, ёй страшна, яна іх шкадуе, гатовая вось-вось заплакаць.

Цепяху, лепяху,
Сем вёрст па маху.
Плыве па балоце зьмей.

Малая перажывае, што гэта пачвара можа паесці галоўных герояў, якія роўніца даць добро людзям.

Ня так сабе на радзінах беларусы жадаюць немаўляці трыволі ўзяці: хлебавую, салівую, здаровейкую. Толькі калі змалку ў душу дзіцяці будзе закладзенае тое, што вучыць яго добраму, съветламу, спагаднаму, у будучым народзіць Чалавека, народзіць тую асобу, якая будзе думаць ня толькі пра сябе, а і пра іншых. Усяму гэтаму выдатна вучыць наш дзіцячы фальклор. Таму і кажу, што лепшия ўзоры трэба зьбіраць, друкаваць, каб выхаваныне маладога пакалення ішло на высокім педагогічным узроўні, каб яно расло здаровае, вясёлае, радаснае, каб любіла бацькоў сваіх, суседзяў, усіх добрых людзей, каб думала, як не перашкаджаць жыць іншым, як дапамагаць слабейшым, як шкадаваць усё жывое на зямлі.

C. Ч.: З кім вы сябруец? Ці ёсьць у вас сябры, пра якіх можна сказаць, што вас вадою не разальеш, ці вас вада не размые, ці ваши прыязні сам чорт не разарве?

Я.С.: Самы дарагі, самы лепшы мой сябар, з якім ідзем поплеч ужо болей за 50 гадоў — прафесар, доктар філалагічных навук, выдатны беларускі паэт і празаік, перакладчык, крытык, літаратуразнавец, Чалавек з вялікай літары, слонімец ад нараджэння, улюблёны ў свой горад — Алег Антонавіч Лойка. Усе думаюць, што мы сваякі. Але ж гэта ня так. Мой дзед Лявоń (па-мясцоваму Левась) быў чыгуначнікам. Лёс занёс яго ажно ў Іркуцк. Калі пачалася ў 1914 годзе Першая сусьветная вайна баба Зося (1880-1929), забраўшы дзяцей на воз, падалася таксама туды. Неяк даехалі. Быў там дзед па бабе (значыць, мой прадзед, які там, у Іркуцку, і памёр), мой бацька яго сёстры Надзя і Вольга. Там у 1916 годзе нарадзіўся мой дзядзька Сяргей (працаваў на чыгуначніцы ў Баранавічах, але калі яму паведамілі, што ім цікавіцца НКВД, уцёк у Польшу). Дзядзька добра ведаў польскую мову, жыў у Каўшанскім ваяводстве. Я некалькі разоў гасціў у яго. Цяпер ён ужо памёр.

У 1921 годзе дзед Лявоń дастаў ад уладаў цэлы вагон і вяртаўся з сям'ёй дахаты ў Беларусь, якая была пад Польшчу. На вакзале ў Іркуцку заўважылі, што па пероне ходзіць малады чалавек з чамаданчыкам і водзіць за ручку дзяўчынку (ака-залася, што гэта быў бацька Алега, Антон Цімафеевіч Лойка з-пад Дзярэчына, які прасіўся ў Беларусь, а дзяўчынкай была яго родная сястра Марыся, Алегава цётка). У кнізе “Дрэва жыцця” Алег Лойка пра гэта піша падрабязней. Мой дзед Лявоń узяў Антона Цімафеевіча ў свой вагон.

C. Ч.: Расказваў і мне пра гэты выпадак Алег Лойка. Ягонаму бацьку тады было 20 гадоў, а сястры — 13. Эшалон ішоў за эшалонам, але ніхто ня браў гэтых сірат, што прасіліся ў Беларусь на Зэльвенішчыну. Ды, на шчасьце, знайшоўся з Гарадзеншчынны чалавек, які на свае харчы, у свой вагон-цялятнік узяў двух сіратаў з Крыўчыцаў. “Быў гэта бацька цёткі Надзі — Лявоń Саламеевіч, з Кракоткі. Шлях быў

далёкі з Іркуцку да Зэльвы. Пасяstryніліся, пабраталіся — мой бацька Антон з сынам Лявона Валодзем, аднагодкі-дзяўчаткі Надзя і Маруся”, — згадваў Алег Антонавіч.

Я.С.: Алег Лойка мне больш за іншых дапамагаў. Спрабаваў вучыць пісаць рэзэнзіі, хоць іх не друкавалі. Дапамагаў разьбірацца ў літаратуры. Як асьпірантам, мною афіцыйна кіраваў загадчык кафедры беларускай літаратуры філфака БДУ Міхась Рыгоравіч Ларчанка. Але трэба ўжо нарэшце прызнацца, што ён нават не прачытаў мой работы. Алег жа чытаў, правіў, крэсліў, падказваў, што і як лепш рабіць, як пісаць навуковую працу. Калі на абароне ў траўні 1971 году я сказаў у заключным слове, што ў мяне было два кіраўнікі — Міхась Ларчанка і Алег Лойка, Ларчанка нават пакрыўдзіўся.

Алег Лойка цяпер вярнуўся і жыве ў родным Слоніме, хварэе, і я страшэнна за яго перажываю. А перажываю таму, што ён мне як брат, як мудры настаўнік, лепши друг. Яго бацька Антон Цімафеевіч быў вельмі задаволены, што мы з Алегам сябруем. Алегава маці Марыя Іванаўна, была маёй матулькаю-хроснаю, трымала мяне малога ў Альбярціне да Хрыста. Бацькі былі бедныя, поп і ксёндз бралі за хрышчэнье болей, дык яны, толькі каб дзіця было ахрышчанае, аддалі мяне-малечу ў рукі уніяту. У мяне ёсьць метрыка майго хрышчэння ў Альбярціне, падпісаная кім ты думаў... самім Антонам Неманцэвічам.

С.Ч.: Няўко? Вось дык навіна. Антон Неманцэвіч быў выдатным беларускім уніяцкім царкоўным дзеячам. У свой час скончыў Віленскую каталіцкую духоўную семінарыю і Петраградскую каталіцкую духоўную акадэмію. З 1929 году быў сябрам ордэну езуітаў, прыняў усходні грэка-каталіцкі абрад і прыехаў у Слонім у Альбярцін, дзе быў настаяцелем грэка-каталіцкай царквы, а з 1933 году — у Сынковічах. Выдаваў і рэдагаваў часопіс “Да злучэння”. Многія слонімцы да сёньняшніх дзён яго памятаюць... Але — ведаю, што Вы шчыра сябруеце і з Віктарам Чабаненкам — прафесарам з Запарожжа...

Я.С.: Гэта сапраўды так. Я перапісваюся з ім фактычна ўсё сьядомае жыцьцё — з 1968 году, калі ён быў у нас у Менску на адной навуковай канферэнцыі, дзе мы пазнаёміліся. Я лётаў да яго ў Запарожжа ў 1980 годзе. Ён паказаў мне Днепрагэс, Хорціцу — востраў, дзе жыло казацкае войска, звадзіў ва ўкраінскі тэатр. А жонка яго частавала мяне сапраўдным украінскім баршчом (з гесем і каб лыжка стаяла ў місе). Меў гутаркі з яго бацькам, які ў 1933 годзе перажыў голад на Украіне, бо вакол стаялі кардоны войскаў НКВД і выйсьці куды-небудзь было немагчыма, маўляў, здыхайце дома! Расказваў жахі, як у сваім сяле (цяпер яно затопленае Запарожскім морам) яны, пяць маладых хлопцаў, хавалі мёртвых. Аднойчы мой сябра пажартаваў: “Янка, давай сфатаграфуемся каля мае кніжнае паліцы. Мо я, чым чорт не жартуе, стану прафесарам”. “Абавязкова станеш”, — сказаў я сябру. І ён ім стаў. Быў дэканам філфака Запарожскага ўніверсітэту болей за 10 гадоў. У бібліяграфіі да 60-годзяя В. А. Чабаненкі болей за 600 публікацыяў, а цяпер каля 1000. Закруціць яму ў галаве, лекцыю па парайнальным мовазнаўстве чытае па-беларуску. На перапынку студэнты пытаюцца: “Віктар Антонавіч, адкуль Вы ведаеце беларускую мову?”. “То я ж беларус”, — жартуе прафесар, украінец з дзядоў-прадзедаў. Калі ў Запарожжы стваралі беларускую суполку, адзіны, хто на сходзе выступіў на чыстай беларускай літаратурнай мове, быў прафесар Віктар Чабаненка. У яго на паліцах стаяць творы Купалы і Коласа, Брыля і Быкава, Пташнікава і Адамчыка, Сачанкі і Лойкі, Багдановіча (як ён яго выдатна пераклаў па-ўкраінску) і Барадуліна, Цёткі і Гілевіча, Макаля і Сіпакова і іншых беларускіх літаратаў. Так што нашае сяброўства (ад яго ў мяне некалькі паліцаў украінскай літаратуры) ня гасьне ўжо каля 40 гадоў.

Яшчэ адзін мой сардэчны сябар жыве ў Чэрвені. Гэта Яўген Антонавіч Несцяровіч, мой аднакурснік, былы выдатны, нават скажу ад Бога, настаўнік (пакінуў выкладаць з-за інфаркту), які мяне некалі жаніў, а пасля я быў і на яго вясельлі. У

сям'і гэтага сябра заўсёды адпачываю душою, такія добрыя ён і яго жонка Шура людзі! Калі быў нядайна ў іх гасьцях у Чэрвені, на дачы за багатым сталом жанчыны павялі гаворку пра тое, чаму мы такія дружныя, сардэчныя, добрыя, таварыскія, нават добраасардэчныя. Я ім патлумачыў: “Усё гэта ад того, што мы з вамі з вялікіх сялянскіх сем'яў, ведаем, што такое голад, што такое ня мець абутку, касыцома ў маладосыці, калі хочацца апрануцца як найлепш, а няма ў што, калі хочацца перад дзяўчатамі выглядаць у новых чаравіках, а на нагах лапіці чуні”.

Шчыра сябровую з Генадзем Шупенькам, выдатным нашым крытыкам, некалі класным музыкантам, якому за ігру на Нямізе нават без съятла, мы ў 1956 годзе купілі курсам баян (хлопцы скінуліся па 25 рублёў, дзяўчата па 15 рублёў). Гена перанёс 8 аперацыяў. Цяпер страдаў многае з памяці (амнезія). Але мы не забыліся, як напаўгалодныя, але вясёлыя, з 1955 году жылі на Нямізе, 21, пакой 6, у Менску (у гэтым пакоі, як высьвяtlілася некалі жыў Алег Лойка). Гэта быў шчасльвы час!

С. Ч.: І вядома ж шчыра сябравалі з Генадзем Каханоўскім?

Я. С.: Гэта быў добры і надзеіны сябра, якога ўжо, на жаль, няма з намі. Ён быў і доктарам гістарычных навук, краязнаўцам і музеязнаўцам (працаў у краязнаўчым музеі ў Маладзечне адзін час), вечны вандрунік па родным краі, па далёкіх краях таксама. Хто яго знаюў, чалавека з ціхім голасам (як толькі ён вёў вясельлі?), але чалавека велізарнай сілы духу, у якога мы, здаецца, мацнейшыя за яго фізічна, вучыліся гэтай любові да свайго роднага... Ён натхняў нас рабіць менавіта для свайго народу: не ленавацца, ня нышць, ня кіснуць, а працаўцаць, бо застаеща толькі зробленае. Адным словам, сваім прыкладам Генадзь Каханоўскі пацьвярджаў выдатныя словаў Пятруся Броўкі: “Мая душа, яна ня сьпіць, чырвоным полымем палае, зялёнym полымем гарыць”.

У адным з вершаў Алег Лойка напісаў: “Якое шчасцеце мець сяброў!” Гэта чыстая праўда, незапярэчная ісціна. Чалавек, калі ён пустышка, не ардынарнае съмецце, ня чэрсты вырадак, не манкурт, як трупа Менскага тэатру юнага гледача, якая нядайна без прымусу перайшла на рускую мову (французы абараняюць сваю мову ад англійскай экспансіі на дзяржаўным узроўні, законам), павінен мець шчырых аднадумцаў, сяброў, на якіх можа разлічваць у любы час дня і ночы, якія падтрымліваюць яго, калі не матэрыяльна, то добрым шчырым словам у кожную цяжкую хвіліну. Сябры павінны быць! А як жа інакш?! Хай ім заўсёды будзе добра, съветла і цёпла, радасна і шчасна на гэтым съвеце!

